

# Кніга, якая ніколі не састарэ

## Замест прадмовы

Вывучэнне на высокім узроўні літаратурнай спадчыны Беларусі XIX стагоддзя, вядома, немагчымае без усебаковага аналізу польскамоўнага даробку літаратараў, што жылі на беларускай зямлі і тварылі дзеля народа гэтага краю. Польскія гісторыкі і літаратуразнаўцы “падарылі” нам наша ўспрыняцце А. Міцкевіча як польскага вяшчуна, народнага прарока, паэтычнага генія Польшчы. Спрабы асобных даследчыкаў запярэчыць ужо ледзь не агульнапрынятай канцэпцыі сур’ёзна не ўспрымаліся, танулі ў аграмадным моры польскага міцкевічазнаўства.

А гэтыя спрабы рабілі тыя, хто добра ведаў Беларусь, яе традыцыі і культуру. Яшчэ напрыканцы XIX ст. Б. Дыбоўскі закрануў пытанне паходжання А. Міцкевіча ў працы “Спроба вызначэння раса–племянных элементаў, зафіксаваных на твары нашага вешчуна Адама Міцкевіча”<sup>1</sup>, а М. Масоніус — нацыянальнае псіхікі ў творчасці паэта<sup>2</sup>. Крыху пазней Станіслаў Гласка пераканаўча давёў, што прозвішча А. Міцкевіча паходзіць ад беларускага імя Міцька<sup>3</sup>, а Габрыэль Корбут катэгарычна паставіў пытанне пра неабходнасць вывучэння “беларушчыны” ў творчасці А. Міцкевіча<sup>4</sup>.

Заклік вядомага гісторыка літаратуры з беларуска–літвінскага рода Карафа–Корбутаў (таго самага, які даў беларускай літаратуре Ялегі Пранціша Вуля, мажлівага аўтара паэм “Тарас на Парнасе” і “Два д’яблы”) пачуў Станіслаў Станкевіч (1907—1980), будучы доктар філософіі ў галіне польскае й славянскае літаратуры, публіцыст, грамадскі дзеяч<sup>5</sup>. Ён яшчэ студэнтам Віленскага ўніверсітэта плённа вывучаў польскамоўную літаратуру XIX стагоддзя (магістэрская дысертация “Беларуская стыхія ў творах Элаізы Ажэшкі”), а дзеля свае наступнае навуковае працы абраў даследаванне беларускіх элементаў у польскай рамантычнай паэзіі ў творчасці А. Міцкевіча<sup>6</sup>.

Як стэрэатып часу трэба разглядаць той факт, што С. Станкевіч усю польскамоўную літаратуру называе польскаю. Але ж ён з першых радкоў кнігі пачынае гаворку пра беларускі рэгіяналізм у польскай літаратуре й навуцы. Відавочна, не мог С. Станкевіч інакш: як ні ягоная доктарская праца выконвалася ў польскім ўніверсітэце. Зрэшты, даследаванне С. Станкевіча з’явілася шмат у чым дзяякуючы вядомаму польскаму вучоному прафесару Манфрэду Крыдлю, які належала да дэмакратычнага лагера, у друку і ў афіцыйных зваротах выступаў супраць уціску беларускае, літоўскае і габрайскай меншасці ў Польшчы.

Беларускі рэгіяналізм у польскай літаратуре для С. Станкевіча — гэта адметная з’ява

<sup>1</sup> Kosmos. 1898.

<sup>2</sup> Massonius M. Rozdrojenie myśli polskiej. Warszawa, 1902.

<sup>3</sup> Hłasko St. Skąd pochodzą nazwiska Mickiewicza i Kościuszki? // Kuryer literacko–naukowy. R. XII. 1933. Nr 7.

<sup>4</sup> Korbut G. Białoruszczyna w języku Mickiewicza // Korbut G. Szkice i drobiazgi historyczno–literackie. W-wa, 1935.

<sup>5</sup> Чытач без цяжкасцяў знойдзе палярныя па сваёй скіраванасці жыццяпісы С. Станкевіча: ад пасквіля Алексія Бажко “Татальнае банкрэктва” (1973), а таксама допісаў сённяшніх інтэрнэт–пасквілянтаў да лаканічнага, хоць і з памылкамі, у біябліяграфічным слоўніку “Беларускія пісьменнікі” (1995) і прыязна–ідэалізаванага ў брашуры Г. Войцік і Л. Луцкевіча “Станіслаў Станкевіч” (2001).

<sup>6</sup> Stankiewicz St. Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej. Część I. (Do roku 1830). Wilno, 1936.

ў еўропейскай культуры пачатку XIX стагоддзя. Нарадзілася гэтая з'ява “зацікаўленасцю і даследаваннямі” беларускага фальклору. Так, менавіта, цікавасць да вуснае народнае творчасці сталася асноўнаю прыгчынаю ўзнікнення партыкулярных настроў сярод спаланізванаага ліцвінскага грамадства. Праўда, плённым аказаўся ўплыв і шэрагу іншых чыннікаў. Перадусім, дзейнасць віленскага таварыства шубраўцаў. Пра гэта сведчыць “Ліст з Варшавы”, надрукаваны ў 147 нумары “Wiadomości Brzukowych” (1819): “... вы для Літвы, а не для Кароны пішаце... Менш дбаеце пра тое, ці вас у Варшаве разумець будуць, толькі б у Вільні і на Літве былі зразуметы”. На станаўленне рэгіяналізму ўпłyвалі намаганні прагрэсіўнага ліцвінскага грамадства “палепшыць быт вясковага люду”. Пытанне гэта на Беларусі (у адрозненні ад Польшчы) было надзвычай актуальным, бо тут усё яшчэ існаваў прыгон; больш за тое, царскія ўлады спрыялі павелічэнню залежнасці сялян ад пана. Адукаваным людзям тагачаснае Беларусі, сябрам таемных таварыстваў было балюча ўсведамляць, што народ, які з'яўляецца захавальнікам спрадвечнае культуры, нацыянальнага менталітэту, цалкам страціў значэнне ў грамадстве. Ім было балюча ўсведамляць, што чужая культура можа падмяніць аўтэнтычную культуру іх народа.

Вось чаму напачатку XIX ст. патрыятычна настроеная ліцвінская моладзь звярнулася да вывучэння і даследавання фальклору, а крыху пазней па прыкладзе нямецкіх рамантыкаў, па прыкладзе Ляха Шырмы пачынае выкарыстоўваць беларускую народную творчасць дзеля свае літаратурнае працы. Т. Зан, Я. Чачот, А. Петрашкевіч, Т. Лазінскі ды іншыя ствараюць паводле беларускага фальклору балады, пішуць вершы і пээмы пра народныя абраяды, ужываюць беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. С. Станкевіч акцэнтуе ўвагу на tym, што гэтыя паэты імкнуліся як можна дакладней перадаць у сваіх творах самабытнасць беларускага фальклору. Асабліва Я. Чачот, які нават абвінавачваў А. Міцкевіча:

Бо шмат ад сябе ты, Адаме,  
Наплёў пра часіны былыя.  
Усё ж занядбаўшы паданне,  
Якое данеслі старыя<sup>7</sup>.

Зусім іншыя адносіны да беларускага фальклору былі ў А. Міцкевіча. Якраз аналізу гэтых адносінаў і прысвечана асноўная частка — а менавіта V–VIII раздзэлы кнігі С. Станкевіча “Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі”. Перш—наперш трэба заўважыць, што А. Міцкевіч ніколі не засяроджваў сваю ўвагу на нейкім пэўным народным паданні, легендзе, песні і г. д. Ён ніколі не ставіў перад сабою задачу мастацкім сродкамі перадаць ці то змест, ці то сэнс, ці то форму фальклорнага тэкста. І гэта прытым, што ён быў дастаткова абазнаным у — як сам кажа — народнай літаратуры: “Бацька ягоны не быў заможны — нічога не меў. Але ў бацькоўскім доме было колькі дзяўчат—пакаёвак, з якіх адна мела аграмадны запас показак, паданняў ды аповесцяў. Столікі ў юнацтве наслухаўся, што ведае не толькі ўсе народныя песні, змешчаныя ў зборніках, але апрача тых і шмат іншых; вырас у лясах, дык мог пазнаёміцца з гэтай народнай літаратурай. Народную песню лічыў лепшым за ўсё”. З народнымі казкамі пазнаёміў А. Міцкевіча стары лёкай Блажэй, якога бацька паэта называў Улісам, “бо штовечар баяў аб сваіх праўдзівых ды выдуманых падарожжах найдзіўнейшыя рэчы, якія дзееці, збегшыся ў чалядны пакой, так прагна слухалі, што іх потым нельга было прымусіць ісці спаць”.

Якраз гэтая абазнанасць, гэтае веданне фальклору спрычынілася да таго, што калі

<sup>7</sup> Чачот Я. Свіцязь // Чачот Я. Выбраныя творы. Мінск, 1996. С. 132.

А. Міцкевіч “прыйдзе на поле рамантычнае паэзіі”, убачыўшы ў архаіцы невычэрпнае багацце творчых матываў, дык ягонае паэтычнае ўяўленне будзе фармавацца не асона ўзятым тэкстам, а ўсёю народнаю культурою, усёю архаікою беларусаў. Гэтая думка — лейтматыў даследавання С. Станкевіча творчасці А. Міцкевіча, якой прысвячаны раздзелы “Балады і рамансы” Адама Міцкевіча”, “Дзяды”, “Іншыя творы Міцкевіча”, “Мова Міцкевіча”.

Ужо пры аналізе балады “Люблю я”, першага твора, у якім А. Міцкевіч зварнуўся да беларускай архаікі, малады вучоны пераканаўча аргументувае сваю пазіцыю. Справа ўскладнялася тым, што літаратуразнаўцы не бачылі ў гэтым і шматлікіх іншых творах А. Міцкевіча ўплыву народнае творчасці. (Асобныя лічылі, што з фальклору паходзяць адно толькі дробныя дэталі твора. Напрыклад, знікненне прывіду, калі заспівае певень.) Асноўную ж канцепцыю фабулы балады — а менавіта, душа Марылі за абыякавасць да кахання мусіць пасля смерці пакутаваць да таго часу, пакуль яе не выбавіць хтосьці з жывых — шукалі ў вальтэрэйскай філасофіі (Ю. Кляйнер), у сэнтыменталізме (С. Скварчынская), маўляў, нячуласць была найвышэйшаю крыгудаю й найвялікшым грахом, і таму годная ... найвышэйшае кары і г. д. Польскія літаратуразнаўцы не знаходзілі ў сваім фальклоры аналагічных да “Люблю я” матываў. С. Станкевіч жа на аснове друкаваных зборнікаў народнае творчасці Е. Раманава, П. Шэйна, М. Федароўскага, а таксама ўласных запісаў з Наваградчыны даводзіць: А. Міцкевіч мог ведаць беларускія паданні пра дзяўчат, якія пасля смерці пакутуюць за абыякавасць пры жыцці да інтымных пачуццяў. С. Станкевіч даволі шмат месца адводзіць даследаванню гэтае праблемы, прыводзіць шэраг фальклорных запісаў (заўсёды, трэба заўважыць, на мове арыгінала), бо А. Міцкевіч яшчэ раз выкарыстае дадзены цыкл паданняў дзеля стварэння вобраза летуценнае Зосі ў II частцы “Дзядоў”.

Падобнымі шляхам ідзе С. Станкевіч пры аналізе баладаў “Пані Твардоўская” і “Тукай”: беларускім фальклорным матэрыялам аспрэчвае высновы польскіх даследчыкаў, нібыта дадзеныя творы заснаваны на спрадвечна польскім матэрыяле. Апрача таго, балада “Тукай”, як выясвліў наш вучоны, цесна звязана з Завоссем, малою радзімай паэта. Ейныя пейзажныя апісанні прывязаны да ваколіцаў Калдычэўскага возера. І нават прозвішча Тукай адтуль — яшчэ ў 30-я гады XX стагоддзя яно было надзвычай распаўсюджана ў тых мясцінах. Падважваецца аўтарытэт польскіх вучоных і пры аналізе балады “Лілеі”. Думку Г. Бегалайясана пра тое, што ўзнікненне гэтага твора абумоўлена польскаю народнаю песняю пра забойства жонка мужа, што з дзесяці пачатковых радкоў свайго твора паэт ажно дзевяць уключыў наўпрост з народнае песні, С. Станкевіч аспрэчвае тым, што наступным часткам балады кароткая польская песня “не магла даць патрэбных дэталяў”. Затое ў беларускім фальклоры даследчык знаходзіць шэраг матываў, якія мог выкарыстаць паэт. Гэта і песня пра лілеі, і казкі пра пустэльніка, які можа падымаць з магілы нябожчыка, і прымхі пра падступнасць жонкі, ейнае пакаранне звышнатуральным чынам, і ўставанне з труны нябожчыка, калі зрываютъ кветкі, пасейныя на яго магіле, і г. д. “Лілеі” С. Станкевіч вылучае у баладным даробку А. Міцкевіча, бо тут найбольш яскрава выявілася майстэрства паэта злучаць разнастайныя народныя матывы з уласнымі задумамі, майстэрства пісаць сапраўдныя творы мастацтва.

А вось балады А. Міцкевіча “Рыбка”, “Свіцязь”, “Свіцязянка”, заснаваныя на паданнях, што бытуюць ля возера Свіцязь, ужо напрыканцы XIX стагоддзя літаратуразнаўцы звязвалі з беларускім фальклорам (працы В. Брухнальскага, Ст. Здзярскага, Ю. Трацяка), аднак С. Станкевіч даводзіць, што “нягледзячы на тое, што народныя паданні, якія маюць падобныя на Міцкевічавую баладу матывы, былі предметам увагі шматлікіх даследчыкаў, але яны не былі належна прааналізаваны (...), бо ведалі толькі асобныя версіі падання, часта вельмі адрозненныя ад Міцкевічавага матыву”. Зноў жа пасля старанных пошукаў на Наваградчыне наш вучоны паказвае на беспасярэднюю сувязь паэтыкі А. Міцкевіча з

вуснаю народнаю творчасцю. У той жа час ён зусім спрэядліва адзначае, што А. Міцкевіч не пайшоў па-нявольніцку за паданнем (як гэта зрабілі Я. Чачот і Т. Зан). Паэт узяў з падання адно матыў затаплення горада й узнікнення возера, змяніўшы прычыну катастрофы. Места правальваеца пад зямлю не за правіны альбо грахі жыхароў, а ў выніку малітваў кабет Свіцязі, якія палічылі за лепшае загінуць, чым “у палоне звінець ланцугамі”. Ён вызначаў свае адносіны да народнае крыніцы такім самым чынам, як і ў другой частцы “Рыбкі”, дзе з народнае крыніцы зачарпнуў адно сам матыў скамянення, змяняючы род віны грэшніка. Што паэт не мог па-нявольніцку пайсці за якім-небудзь з народных паданняў — гэта зусім зразумела. Бо варта ўсвядоміць, што ў баладзе ён хацеў уславіць род Верашчакаў, калі лёс Свіцязі звязваў з выдуманым князем Туганам, які меўся быць пачынальнікам (пратаплястам) гэтага роду. Дзеля рэалізацыі гэтага мэты паэту было недастаткова народнага падання пра Свіцязь. Ён мусіў зварнуцца па патрэбныя дэталі да іншых крыніцаў.

Фактычна С. Станкевіч быў першым, хто ўсебакова і сур'ёзна даследаваў фальклорную аснову творчасці А. Міцкевіча польскамоўнай літаратуры пачатку XIX ст. Да яго гэтае пытанне закраналі вельмі рэдка. Прыйчым, дзеля вызначэння народных маты́ваў у А. Міцкевіча выкарыстоўвалі “польскі фальклор і мала звярталі ўвагу на фальклор роднага краю паэта”. Не выпадкова, відаць, літаратуразнаўцы зводзілі ўпльёр фальклору на балады А. Міцкевіча да мінімуму, стараліся знайсці вытокі творчасці паэта ці то ў класічнай, ці то ў еўрапейскай літаратуры. Зрэшты, гэтая тэндэнцыя жывая і да сённяшняга дня.

Асабліва каштоўны ў кнізе С. Станкевіча раздзел, прысвечаны II і IV часткам “Дзядоў”<sup>8</sup>. Вядома, не ўсе загадкі твора ўдалося нашаму вучонаму разгадаць, але шэраг недастаткова ясных на той час момантаў — як напрыклад, праблему віны і кары альбо генезіс і ролю Гусляра ды інш. — з прычыны прыцягнення багацейшага этнографічнага матэрыялу атрымаў дастаткова поўнае асвя酌енне. Валодаючы такім матэрыялом, С. Станкевіч меў падставы сцвердзіць, што “З гледзішча выкарыстання народнага элементу ковенска-віленскія “Дзяды”, асабліва іхняя II частка, выходзяць на першае месца ў паэтычным даробку Міцкевіча. Паэт зварнуўся ў гэтым творы не толькі да народнага абраду памінання памерлых продкаў, але таксама выкарыстаў шэраг іншых маты́ваў, якія паходзяць з народных казак, легендаў, прымхаў ды песняў, лучачы іх у пекнае мастацкае адзінства (...). Што датычыць адносінаў паэта да фальклору ў “Дзядах”, дык мы зазначылі, што хоць яны ўбраўлі ў сябе шмат народнага элементу, аднак не з’яўляюцца дакладнаю копіяй абраду, які адзначае люд. Гэта застаецца ў непасрэднай сувязі з харектарам твора, а таксама з мастацкім намерамі творцы. Апрача клопату пра фальклорную дакладнасць, паэт імкнуўся закрануць у гэтым творы шэраг іншых праблемаў, дзеля чаго мусіў змяняць факты, зачэрпнутыя з фальклору. У сувязі з гэтым вельмі моцна пазначыўся тут уласцівы Міцкевічу прынцып аб’яднання ў адно цэлае некалькіх народных маты́ваў, часта цалкам адрозных, і палучэнне іх з уласнымі помысламі. Народны элемент, які магутна выступіў ужо ў “Баладах і рамансах”, набыў у “Дзядах” найвышэйшае паэтычнае выяўленне, выступіў як ў агульной канцепцыі твора, так і ва ўсіх ягоных складковых элементах”.

Кнігу С. Станкевіча, а таксама два артыкулы пра А. Міцкевіча ў эмігранцкім друку<sup>9</sup> нашы даследчыкі<sup>10</sup>, бяспрэчна, ведалі, выкарыстоўвалі ў выкарыстоўваюць.

<sup>8</sup> Гэта прызнала і тагачасная польская крытыка. Гл.: Zgorzelski Cz. Wśród wileńskich książeck // Srody literackie. 1937. Nr 6. S. 39—41.

<sup>9</sup> Адам Міцкевіч — вялікі сын зямлі беларускай // Бацькаўшчына. 1955. №47—48; Адам Міцкевіч. На 175 угодкі ад нараджэння // Беларус. 1974. № 201.

<sup>10</sup> Польскія — і да сённяшняга дня ставяцца да яе з недаверам, часцей за ўсё адзначаюць пэўныя недахопы, не звартаючы ўвагу на вартасці.

Але, скажам, калі ў 50-я гады скрыта цытуочы яе, лічылі неабходным дадаць пра буржуазна-нацыяналістычную тэндэнцыйнасць аўтара; дык сёння, тлумачачы той ці іншы Міцкевічаў матыў, адно толькі спасылаюцца на ўказаную С. Станкевічам фальклорную крыніцу, прыводзяць нібыта з яе тэксты, не пераправяраючы, хоць з-за памылак друку ў С. Станкевіча гэтая тэксты знаходзяцца на іншых старонках, а то й у іншых выданнях.

Зробленае С. Станкевічам уражвае сваёй маштабнасцю, грунтоўнасцю. Значэнне ягонае кнігі не траціцца з часам. Менавіта даследаванні такога тыпу, даследаванні, якія даводзяць уплыў беларускае архаікі на светапогляд А. Міцкевіча, на ягоную творчасць, даюць падставы сцвярджаць: паэзія Адама Міцкевіча — гэта беларуская польскамоўная паэзія<sup>11</sup>. Тым больш, што яшчэ ў 30-я гады Аляксандэр Пагодзін, вядомы расійскі гісторык і філолаг-славіст, дарэчы, аўтар двухтомнае працы “Адам Мицкевіч” (М., 1912—1913), пісаў у рэцэнзіі на “Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej”: “Исследование г. Станкевича имеет, собственно, более глубокое и сложное значение, чем это могло бы казаться: если Мицкевич до такой степени был проникнут народно-белорусской стихией, как Гоголь малорусской, то может ли он в полной мере считаться польским поэтом, как может ли быть признан совсем русским писателем Гоголь?”<sup>12</sup>. Відаць, не выпадкова асноўны закід польскіх рэцэнзентаў быў супраць таго, што С. Станкевіч выявіў “прасякнутасць” Адама Міцкевіча “беларускай народнай стыхіі”. Яны згаджалаіся толькі на ўплыў фальклору ўвогуле на паэта<sup>13</sup>, не зважаючы, што аніякае іншае, апрача беларускае архаікі А. Міцкевіч грунтоўна не ведаў.

*Мікола Хаўстовіч*

<sup>11</sup> “Ці не настаў час сказаць прама, што Адам Міцкевіч польскамоўны паэт і самой Беларусі, прыналежны беларускай гісторыі і ўласна беларускай літаратуры? Гэта найбольш адпавядзе ісціне” (Вайткевіч В., Лойка А. Зорка Адама Міцкевіча // Мастцтва Беларусі. 1988. С. 12.)

<sup>12</sup> Slavia. R. XVII. 1939—1940. S. 477.

<sup>13</sup> Гл.: Pion. 1936. Nr 42; Srody literackie. 1937. Nr 6.